



Паважаныя вучні!
Запрашаем Вас!

13 студзеня 2024г.

Дзень прапаганды здаровага ладу жыцця

Мерапрыемства	Клас	Час правядзення	Месца правядзення	Адказныя
Пазнавальная гульня “Бяспека на дарогах і не толькі”	1-4	10.00-11.00	класныя кабінеты	класныя кіраўнікі
Кіналекторый “Экстрэмальныя сітуацыі і правілы паводзін пры іх узнікненні”	1-4	11.00- 12.00	актавая зала	Скерсь К.І. класныя кіраўнікі
Гульні на свежым паветры “Зімовыя забавы”	1-4	12.00-13.00	тэрыторыя школы	класныя кіраўнікі
Кіналекторый “Экстрэмальныя сітуацыі і правілы паводзін пры іх узнікненні”	5-11	10.00 -11.00	актавая зала	Скерсь К.І. класныя кіраўнікі
Конкурсна-гульнявая праграма “Будзь уважлівым на дарозе”	5-8	11.00-12.00	фае	Скерсь К.І. класныя кіраўнікі
Віктарына “Знатакі бяспечных паводзін”	5-11	12.00-13.00	класныя кабінеты	Скерсь К.І. класныя кіраўнікі
Акцыя “Зімовы патруль”	9-11	13.00-14.00	аг. Путрышкі	Скерсь К.І.

Час збору: 10: 00

Месца збору: класныя кабінеты

Па ўсіх пытаннях звяртацца:

**Карына Іванаўна Скерсь –
педагог-арганізатар (каб. № 32)**

